

Склад экзаменацыйных камісій  
для правядзення выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй  
адукацыі

Дата	Клас	Вучэбны прадмет	Склад экзаменацыйнай камісіі		Пасада	Спецыяльнасць
			Прозвішча, імя, імя па бацьку			
1 чэрвеня	XI "А"	матэматыка (павышаны ўзровень)	старшыня	Захарава Л. І.	намеснік дырэктара	беларуская мова і літаратура
			члены камісіі:	Валахановіч Т.У.	настаўнік	матэматыка
				Сухнат Т.В.	настаўнік	матэматыка
				Няфёдава А.М.	настаўнік	матэматыка
3 чэрвеня	XI "А"	матэматыка (базавы ўзровень)	старшыня	Паўхлеб Л. С.	дырэктар	педагогіка і метадыка пачатковага навучання
			члены камісіі:	Валахановіч Т.У.	настаўнік	матэматыка
				Сухнат Т.В.	настаўнік	матэматыка
				Кісель Е.Р.	настаўнік	матэматыка
3 чэрвеня	XI "А"	беларуская мова (базавы ўзровень)	старшыня	Захарава Л. І.	намеснік дырэктара	беларуская мова і літаратура
			члены камісіі:	Мінько К.А.	настаўнік	беларуская мова і літаратура
				Волчанка А.І.	настаўнік	беларуская мова і літаратура

				Хацкевіч А.Я.	настаўнік	беларуская мова і літаратура
5 чэрвеня	XI "А"	закежная мова (англійская)  (базавы ўзровень)	старшыня	Мігура Г.Я.	намеснік дырэктара	англійская мова
			члены камісіі:	Ракава Т.В.	настаўнік	англійская мова
				Ціханава В.Э.	настаўнік	англійская мова
				Паплаўская Г.А.	настаўнік	англійская мова
7 чэрвеня	XI "А"	руская мова (базавы ўзровень)	старшыня	Захарава Л. І.	намеснік дырэктара	беларуская мова і літаратура
			члены камісіі:	Колбун І.А.	настаўнік	руская мова і літаратура
				Каладзінская Л.Л.	настаўнік	руская мова і літаратура
				Храловіч Т.І.	настаўнік	руская мова і літаратура
9 чэрвеня	XI "А"	гісторыя Беларусі	старшыня	Асадчая І.І.	намеснік дырэктара	музыка
			члены камісіі:	Бурцава С.У.	настаўнік	гісторыя
				Паршын П.Д.	настаўнік	гісторыя
				Галубковіч А.Ю.	настаўнік	гісторыя
1 чэрвеня	XI "Б"	руская мова (павышаны)	старшыня	Паўхлеб Л. С.	дырэктар	педагагіка і методыка пачатковага навучання

		ўзровень)	члены камісіі:	Колбун І.А.	настаўнік	руская мова і літаратура
				Каладзінская Л.Л.	настаўнік	руская мова і літаратура
				Храловіч Т.І.	настаўнік	руская мова і літаратура
3 чэрвеня	ХІ “Б”	матэматыка (базавы ўзровень)	старшыня	Паўхлеб Л. С.	дырэктар	педагогіка і метадыка пачатковага навучання
			члены камісіі:	Валахановіч Т.У.	настаўнік	матэматыка
				Сухнат Т.В.	настаўнік	матэматыка
				Кісель Е.Р.	настаўнік	матэматыка
5 чэрвеня	ХІ “Б”	гісторыя Беларусі	старшыня	Асадчая І.І.	намеснік дырэктара	музыка
			члены камісіі:	Бурцава С.У.	настаўнік	гісторыя
				Паршын П.Д.	настаўнік	гісторыя
				Галубковіч А.Ю.	настаўнік	гісторыя
7 чэрвеня	ХІ “Б”	замежная мова (англійская) (павышаны ўзровень)	старшыня	Мігура Г.Я.	намеснік дырэктара	англійская мова
			члены камісіі:	Ракава Т.В.	настаўнік	англійская мова
				Ціханава В.Э.	настаўнік	англійская мова
				Паплаўская Г.А.	настаўнік	англійская мова

Намеснік дырэктара павучэбнай рабоце

Л.І.Захарова